

ЗАЦВЯРДЖАЮ
 Дырэктар ДУА “Выверскі
 навучальна-педагагічны
 комплекс дзіцячы сад – базавая
 школа Маладзечанскага раёна”
подпіс П.В.Старавойтаў
 “04” 01 2021

**Тэматыка
 адзіных дзён інфарміравання
 на II паўгоддзе 2020/2021 навучальнага года**

Дата	Тэма
14.01.2021	“Цяжкасцю мы славім Беларусь. Выбітныя асобы нашай краіны”
21.01.2021	“Выратавальнікі – героі нашага часу” (да Дня выратавальніка)
28.01.2021	I-IV “Белавежская пушча” V-IX “Паспець за будучыняй. Лічбавая эканоміка - нацыянальная стратэгія Рэспублікі Беларусь” (ШАГ)
04.02.2021	I-IV “Я – беларус” V-IX “Край мой – Белая Русь”
11.02.2021	“Дзень Радыё” (да Сусветнага дня радыё)
18.02.2021	23 лютага – Дзень абаронцаў Айчыны
25.02.2021	I-IV Па старонках дзіцячых газет і часопісаў V-IX “Узброеныя сілы маёй краіны: гісторыя, традыцыі, сучаснасць” (ШАГ)
04.03.2021	I-IV “Таямніцы дзікай прыроды” (да Сусветнага дня дзікай прыроды) V-IX “Як не стаць ахвярай наркаманіі” (да Міжнароднага дня барацьбы з наркаманіяй)
11.03.2021	I-IV “Вакол свету” V-IX “Па старонках перыядычных выданняў Міншчыны”
18.03.2021	“Званы Хатыні мы не забудзем”
25.03.2021	I-IV “Тэатр у Беларусі” (да Сусветнага дня тэатра) V-IX “Шчасце Радзімы – мір і свабода, яны непарушныя, як граніт” (Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь) (ШАГ)
08.04.2021	“Спартыўнае жыццё Рэспублікі Беларусь”
15.04.2021	“Зямля – наш агульны дом” (да Міжнароднага дня Зямлі)
22.04.2021	I-IV 26 красавіка – Дзень Чарнобыльскай трагедыі “Чарнобыль – боль маёй душы” V-IX “Чарнобыль: лёсы, падзеі, памяць” (35 гадоў з моманту аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі) (ШАГ)
29.04.2021	“Карысная ў жыцці праца”
06.05.2021	“Памятаць дзеля будучыні”

13.05.2021	“Дзяржаўныя сімвалы маёй краіны”
20.05.2021	I-IV “Музеі горада Маладзечна” (да Міжнароднага Дня музеяў) V-IX “Ёсць у кожнай перамозе тваёй і маёй вясна сорак пятага года” (ШАГ)
27.05.2021	“Бяспечныя канікулы”

Намеснік дырэктара
па вучэбна-выхаваўчай рабоце

подпіс

М.А.Юкевіч